

Інфармацыя для прызыўніка.

Штогод Штогод у ваенным камісарыяце Шчучынскага раёна праводзяцца мерапрыемствы па прызыве грамадзян на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве.

Прызыў грамадзян на ваенную службу, службу ў рэзерве рэгламентуецца Законам Рэспублікі Беларусь (далей – Закона) ад 5 лістапада 1992 г. № 1914 "Аб вайсковым абавязку і вайскавай службе" ў рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь ад 01 студзеня 2017 г. № 19-З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь 18.01.2017, 2/2457), артыкул 30 якой абвясчае: прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве падлягаюць грамадзяне мужчынскага полу ва ўзросце ад 18 да 27 гадоў, якія складаюцца або абавязаныя стаяць на воінскім ўліку і не знаходзяцца ў запасе. На ваенную службу, службу ў рэзерве не прызываюцца грамадзяне, якія ў соответствии з гэтым Законам вызвалены ад прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве або маюць права на адтэрміноўку ад прызыву.

Артыкул 31. Грамадзяне, якія вызваляюцца ад прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве або не падлягаюць прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве

Ад прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве вызваляюцца грамадзяне:
прызнаныя па стане здароўя непрыдатнымі да ваеннай службы з выключэннем з воінскага ўліку;

бацькі, маці, родныя браты ці сёстры якіх, з'яўляючыся ваеннаслужачымі, асобамі начальніцкага і радавога складу органаў унутраных спраў, Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь, органаў фінансавых расследаванняў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, загінулі ці памерлі або сталі інвалідамі I або II групы ў выніку калецтва (ранення, траўмы, кантузіі), захворвання, атрыманых пры выкананні абавязкаў ваеннай службы (службовых абавязкаў), а таксама з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. Грамадзяне, якія маюць права на вызваленне ад прызыву па гэтай падставе, могуць быць прызваны на ваенную службу, службу ў рэзерве па іх жаданню;

якія маюць трох і больш дзяцей;

якія прайшлі ваенную службу ці іншым чынам выканалі воінскі абавязак у іншай дзяржаве.

Прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве не падлягаюць грамадзяне:

якія адбылі пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі ў папраўчых установах;

якія маюць судзімасць;

у дачыненні да якіх судом прыменены прымусовыя меры бяспекі і лячэння, - на працягу тэрміну прымянення гэтых мер;

у дачыненні да якіх ажыццяўляецца крымінальны пераслед або крымінальная справа перададзена пракурору для накіравання ў суд або ажыццяўляецца судовая вытворчасць.

Артыкул 32. Адтэрміноўка ад прызыву грамадзян на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве

Адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве прадастаўляецца грамадзянам:

па стане здароўя;

для працягу адукацыі;

па сямейнаму становішчу;

для атрымання ваенна-тэхнічных спецыяльнасцяў;

у сувязі з ажыццяўленнем дэпутацкіх паўнамоцтваў;
на падставе ўказаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве па стане здароўя прадастаўляецца грамадзянам, прызнаным ва ўстаноўленым парадку часова непрыдатнымі да ваеннай службы, службы ў рэзерве па стане здароўя, на тэрмін да аднаго года.

Адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве для працягу адукацыі прадастаўляецца:

навучэнцам, якія атрымліваюць агульную сярэднюю, прафесійна-тэхнічную адукацыю, - на перыяд навучання;

навучэнцам, якія атрымліваюць сярэднюю спецыяльную адукацыю ў вочнай форме атрымання адукацыі, студэнтам, якія атрымліваюць вышэйшую адукацыю I ступені ў вочнай форме атрымання адукацыі, - на перыяд навучання;

студэнтам, якія атрымліваюць вышэйшую адукацыю II ступені, аспірантам (ад'юнктам), дактарантам - на перыяд навучання;

грамадзянам, якія навучаюцца ў дзённай форме атрымання адукацыі на факультэтах давузаўскай падрыхтоўкі, падрыхтоўчых аддзяленнях, падрыхтоўчых курсах устаноў вышэйшай адукацыі, - адзін раз на перыяд навучання і для ўдзелу ў конкурсе для атрымання вышэйшай адукацыі ў год заканчэння навучання;

грамадзянам, рэкамендаваных для навучання на II ступені вышэйшай адукацыі, - у год атрымання вышэйшай адукацыі I ступені;

грамадзянам, якія паступаюць у аспірантуру (ад'юнктуру), дактарантуру ўпершыню - у год паступлення;

грамадзянам, якія атрымалі агульную сярэднюю, прафесійна-тэхнічную і сярэднюю спецыяльную адукацыю, - да I верасня года, у якім атрымана адпаведную адукацыю;

грамадзянам, якія навучаюцца ва ўстановах адукацыі ў вочнай форме атрымання адукацыі за мяжой, - на перыяд навучання.

Грамадзянам, адлічаным з устаноў адукацыі (арганізацый, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі) па ініцыятыве устаноў адукацыі (арганізацый, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі), у тым ліку тым, якія знаходзяцца за мяжой, адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве для працягу адукацыі паўторна не прадастаўляецца.

Адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве па сямейным стане прадастаўляецца грамадзянам, якія маюць:

непрацаздольных бацькоў або іншых членаў сям'і, якія маюць патрэбу па стану здароўя ў адпаведнасці з заключэннем урачэбна-кансультацыйнай (медыка-рэабілітацыйнай экспертнай) камісіі ў пастаянным староннім сыходзе і не знаходзяцца на поўным дзяржаўным забеспячэнні, - пры адсутнасці іншых працаздольных асоб, якія пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, абавязаных у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь утрымліваць указаных членаў сям'і і клапаціцца пра іх незалежна ад таго, пражываюць яны разам з імі ці асобна, альбо пры наяўнасці такіх асоб, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве, альтэрнатыўную службу;

жонку падчас цяжарнасці, пры наяўнасці якія пацвярджаюць дакументаў;

жонку і дзіця ва ўзросце да трох гадоў;

жонку - інваліда I ці II групы;

дзіцяці-інваліда;

дзіцяці, воспітываюшага без маці;

двух дзяцей;

маці (бацькі), не якая складаецца (не які складаецца) у зарэгістраваным шлюбе і не мае (не мае) іншых працаздольных дзяцей, якая (які) мае адно дзіця ва ўзросце да трох гадоў, або дваіх і больш дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў, або дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, або дзіця старэй 18 гадоў, якое з'яўляецца інвалідам I або II групы, або маці з тэрмінам цяжарнасці 28 тыдняў і больш, якая не знаходзіцца ў зарэгістраваным шлюбе і не мае іншых працаздольных дзяцей;

аднаго і больш родных братоў і сясцёр ва ўзросце да 18 гадоў або старэйшых за 18 гадоў, калі яны атрымліваюць агульную сярэднюю, прафесійна-тэхнічную, сярэднюю спецыяльную адукацыю або з'яўляюцца інвалідамі I ці II групы, - пры адсутнасці іншых асоб, якія маглі б узяць іх на ўтрыманне.

Непрацаздольнымі бацькамі лічацца бацька старэй за 60 гадоў і маці старэйшыя за 55 гадоў, бацька і маці - інваліды I або II групы незалежна ад узросту. У выпадку, калі прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве падлягаюць два сыны адначасова, па жаданні бацькоў або асоб, якія іх замяняюць, адтэрміноўка ад прызыву прадастаўляецца аднаму з іх.

Адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве для атрымання ваенна-тэхнічных спецыяльнасцяў прадастаўляецца грамадзянам, якія навучаюцца ў адпаведных арганізацыях па накіраваннях ваенных камісарыятаў (адасобленых падраздзяленняў), на перыяд навучання.

Адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве ў сувязі з ажыццяўленнем грамадзянамі дэпутацкіх паўнамоцтваў прадастаўляецца ім на тэрмін іх паўнамоцтваў.

На грамадзян, якія залічаны ў запас з прысваеннем воінскага звання афіцэра, распаўсюджваецца адтэрміноўка ад прызыву на ваенную службу па падставах, прадугледжаных часткай другой, абзацамі шостым і сёмым часткі трэцяй, абзацамі другім, пятым і сёмым часткі пятай і часткай восьмай гэтага артыкула.

Грамадзяне, якія не знаходзяцца ў запасе, страцілі падставы, па якіх яны атрымалі адтэрміноўку ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве, а таксама якія не маюць права на гэтую адтэрміноўку або падставаў для вызвалення ад прызыву, прадугледжаных артыкулам 31 гэтага Закона, не прызваныя раней на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве, прызываюцца ў парадку, устаноўленым гэтым Законом.

Грамадзяне, якія маюць права на адтэрміноўку ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве, могуць быць прызваны на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве па іх пісьмовай заяве.

З грамадзянамі, якім прадастаўлена адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве (за выключэннем грамадзян, якім прадастаўлена адтэрміноўка па стане здароўя), могуць праводзіцца мерапрыемствы па медыцынскім аглядзе, медыцынскаму абследаванню да заканчэння тэрміну адтэрміноўкі ад прызыву.

Хацелася б звярнуць увагу прызыўнікоў і іх бацькоў пры выбары навучальнай установы, што якая прадстаўляецца адтэрміноўка для навучання прадастаўляецца толькі адзін раз. Напрыклад: прызыўнік, які паступіў у навучальную ўстанову, адлічаны за непаспяховасць і працягнуў навучанне ў іншым навучальнай установе страчвае права на адтэрміноўку для працягу адукацыі і паляжыць прызыву на ваенную службу. Грамадзяне, якія скончылі навучанне ва ўстановах адукацыі, і не паступілі (не якія працягвалі навучанне) да 1 верасня бягучага года, а таксама якія навучаюцца на завочнай форме навучання, падлягаюць прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве.

Артыкул 34. Арганізацыя прызыву грамадзян на ваенную службу, службу ў рэзерве

Прызыў грамадзян на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве ўключае наступныя мерапрыемствы:

яўку на медыцынскі агляд, медыцынскае абследаванне;

правядзенне медыцынскага агляду, медыцынскага абследавання;

пасяджэнне прызыўной камісіі;

яўку прызваных грамадзян у ваенны камісарыят (адасобленае падраздзяленне), на прызыўны (зборны) пункт для адпраўкі да месца тэрміновай ваеннай службы, службы ў рэзерве і знаходжанне ў ваенным камісарыяце (адасобленым падраздзяленні), на прызывном (зборным) пункце да адпраўкі да месца тэрміновай ваеннай службы, службы ў рэзерве;

адпраўкі прызваных грамадзян да месца тэрміновай ваеннай службы, службы ў рэзерве;

яўку грамадзян, у дачыненні да якіх прынята рашэнне аб замене воінскай службы на альтэрнатыўную службу, у ваенны камісарыят (адасобленае падраздзяленне), на прызыўны (зборны) пункт для атрымання накіравання ў орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне па месцы жыхарства і знаходжанне ў ваенным камісарыяце (адасобленым падраздзяленні), на прызывном (зборным) пункце да атрымання накіравання ў орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне па месцы жыхарства.

Прызыў грамадзян на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве арганізуе кіраўнік мясцовага выканаўчага і распарадчага органа сумесна з ваенным камісарам (кіраўніком адасобленага падраздзялення). Прызыў грамадзян на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве праводзіць прызыўная камісія.

Прызыў на ваенную службу грамадзян, якія залічаны ў запас з прысваеннем воінскага звання афіцэра, уключае наступныя мерапрыемствы:

яўку на медыцынскі агляд, медыцынскае абследаванне і да ваеннаму камісару для прыняцця рашэння аб прызыве на ваенную службу;

правядзенне медыцынскага агляду, медыцынскага абследавання;

яўку ў ваенны камісарыят (адасобленае падраздзяленне) і атрыманне прадпісанні для убыцця да месца ваеннай службы.

Прызыў на ваенную службу грамадзян, указаных у частцы трэцяй гэтага артыкула, арганізуе і праводзіць ваенны камісар.

Парадак прызыву грамадзян на ваенную службу, службу ў рэзерве ўстанаўліваецца гэтым Законам і іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 38. Медыцынскі агляд і медыцынскае абследаванне грамадзян, якія падлягаюць прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве

Грамадзяне, якія падлягаюць прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве, праходзяць медыцынскі агляд урачамі-спецыялістамі: хірургам, тэрапеўтам, неўролагам, псіхіятрам, афтальмолагам, оториноларингологом, стоматалагам, а пры неабходнасці – урачамі іншых спецыяльнасцяў. Для медыцынскага агляду гэтых грамадзян прыцягваецца сярэдні медыцынскі персанал, а таксама могуць прыцягвацца ваенныя ўрачы-спецыялісты.

У выпадку немагчымасці вынясення медыцынскага заключэння аб катэгорыі годнасці грамадзяніна да ваеннай службы, службы ў рэзерве па стане здароўя пры медыцынскім аглядзе гэты грамадзянін накіроўваецца на амбулаторнае або стацыянарнае медыцынскае абследаванне ў дзяржаўную арганізацыю аховы здароўя для ўстанаўлення дыягназу захворвання.

Парадак арганізацыі і правядзення медыцынскага агляду грамадзян, якія падлягаюць прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве, устанаўліваецца Палажэннем аб ваенна-ўрачэбнай экспертызе, якое зацвярджаецца Урадам Рэспублікі Беларусь (далей – Палажэнне аб ваенна-ўрачэбнай экспертызе).

Артыкул 39. Абавязкі грамадзян, якія падлягаюць прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве, і парадак іх абвесткі

Грамадзяне, якія падлягаюць прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве, абавязаны:

з'явіцца па позвах або напрамках ваеннага камісарыята (адасобленага падраздзялення) або іншага органа, які ажыццяўляе воінскі ўлік, у ваенны камісарыят (адасобленае падраздзяленне), на медыцынскі агляд, медыцынскае абследаванне, пасяджэнне прызыўной камісіі (да ваеннаму камісару), для адпраўкі ў воінскія часці для праходжання ваеннай службы, службы ў рэзерве (атрымання прадпісання для убыцця да месца ваеннай службы), атрымання накіравання ў орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне па месцы жыхарства, а таксама знаходзіцца ў ваенным камісарыяце (адасобленым падраздзяленні), на прызывном (зборным) пункце да адпраўкі іх да месца ваеннай службы, службы ў рэзерве, атрымання накіравання ў орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне па месцы жыхарства;

атрымаць павесткі або напрамкі ваеннага камісарыята (адасобленага падраздзялення) або іншага органа, які ажыццяўляе воінскі ўлік, пад распіску.

Апавяшчэнне грамадзян, якія падлягаюць прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве, якія не атрымалі похваў або напрамкаў ваеннага камісарыята (адасобленага падраздзялення) або іншага органа, які ажыццяўляе воінскі ўлік, аб неабходнасці іх яўкі на мерапрыемствы па прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве, ажыццяўляецца заказным лістом па іх месцы жыхарства з паведамленнем аб яго ўручэнні і лічыцца належным.

Грамадзяне, якія падлягаюць прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве, якія не з'явіліся на мерапрыемствы па прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве па позвах або напрамках ваеннага камісарыята (адасобленага падраздзялення) або іншага органа, які ажыццяўляе воінскі ўлік, абавязаны на працягу пяці рабочых дзён з дня заканчэння абставінаў, якія перашкаджалі іх яўцы на названыя мерапрыемствы, прыбыць у ваенны камісарыят (адасобленае падраздзяленне), у якім знаходзяцца на воінскім уліку, і прадставіць дакументы, якія пацвярджаюць прычыны няяўкі.

Таксама хацелася б адзначыць, што ў адпаведнасці з артыкулам 42 Закона магчыма праходжанне ваеннай службы па кантракце на пасадах салдат, матросаў, сяржантаў і старшын без праходжання тэрміновай ваеннай службы, службы ў рэзерве. Пры гэтым названыя грамадзяне да заключэння кантракта аб праходжанні ваеннай службы не вызваляюцца ад устаноўленых гэтым Законам мерапрыемстваў па прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве. Грамадзяніну ў гэтым выпадку неабходна звярнуцца непасрэдна ў вайсковую частку або даведацца аб наяўнасці вакантных воінскіх пасадаў у воінскіх частках у ваенным камісарыяце.

Грамадзянін, які паступае на ваенную службу па кантракту, павінен адпавядаць медыцынскім, прафесійна-псіхалагічным патрабаванням, устаноўленым для праходжання ваеннай службы і канкрэтнай ваенна-ўліковай спецыяльнасці. Для вызначэння адпаведнасці грамадзяніна ўстаноўленым патрабаванням праводзяцца медыцынскі агляд і мерапрыемствы па прафесійна-псіхалагічнаму адбору.

Ваеннаслужачыя мужчынскага полу з ліку грамадзян прызыўнога ўзросту, якія не праходзілі раней тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве, якія праходзяць ваенную службу па кантракце і не выслужылі ўстаноўлены тэрмін першага кантракта аб

праходжанні ваеннай службы, пры датэрміновым скасаванні кантракту звальняюцца з ваеннай службы і накіроўваюцца ў ваенны камісарыят (адасобленае падраздзяленне) для пастаноўкі на воінскі ўлік прызыўнікоў.

Ваеннаслужачыя мужчынскага полу, якія праходзяць ваенную службу па кантракце і не выслужылі ўстаноўлены тэрмін першага кантракта аб праходжанні ваеннай службы, якія праходзілі раней тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве і не выслужылі ўстаноўлены тэрмін тэрміновай ваеннай службы, службы ў рэзерве, накіроўваюцца для далейшага праходжання тэрміновай ваеннай службы.

Пры ўзнікненні пытанняў па мерапрыемствам прызыву Вам адкажуць у ваенным камісарыяце Шчучынскага раёна па адрасе: г. Шчучын, вул. Леніна, 37 А, або па тэлефонах 2-82-60, 2-80-90.

ВАЖНА

Грамадзянам Рэспублікі Беларусь мужчынскага полу, якім да дня прызыву споўнілася 18 гадоў і якія не маюць права на адтэрміноўку ад прызыву на ваенную службу, а таксама грамадзянам прызыўнога ўзросту, якія страцілі права на адтэрміноўку, зарэгістраваным па месцы жыхарства на тэрыторыі Шчучынскага раёна, якія не атрымалі персанальную павестку для праходжання прызыву, неабходна прыбыць у ваенны камісарыят.